



№ 5 (48)
Сакавік 2013

Выдаецца з сакавіка 2005

Жыўі і цэльнасці шукай, аб шыраце духоўнай дбай...

М. Багдановіч

**ALMA
paperQ**
СТУДЕНЦКАЯ ГАЗЕТА БДУ КУЛЬТУРЫ И МАСТАЦТВА

Уважаемые коллеги!

Преподаватели, сотрудницы, аспирантки и студентки!

Дорогие женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем 8 марта!

Этот прекрасный день олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества. В нашей стране он стал подлинно народным и одним из самых любимых.

Мы не представляем свою жизнь без вас, без вашей любви, без вашей заботы, без вашего внимания. Как не представляем сегодня и жизнь общества без вашей активной и плодотворной деятельности во всех его сферах: от производства до науки, искусства, культуры, от образования и здравоохранения до бизнеса и политики.

В нашей стране целые отрасли, в том числе сфера образования и культуры, держатся на ваших знаниях, профессионализме, самоотверженности. И это не преувеличение. Современные представительницы прекрасного пола не боятся трудностей и психологических нагрузок, социально активны, коммуникабельны, растут и профессионально, и личностно, при этом успевая заботиться о близких, растить детей, сохранять порядок и уют в доме.

От лица всех мужчин нашего коллектива желаю вам огромного счастья, любви, крепкого здоровья, оптимизма и весеннего настроения! Руководство высоко оценивает вашу работу, дорогие сотрудницы, ваш профессионализм, аккуратность и четкость, ваше трудолюбие! Глубокая благодарность вам за вашу ежедневную активную и плодотворную работу!

Доброго здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах! Больше вам цветов, улыбок, радости, и не только в этот день! Пусть сбудутся все добрые пожелания, которые вы сегодня услышите!

Первый проректор Ю.П.Бондарь

МАСТАЦТВА ЛЯЛЬКІ -

21 сакавіка ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень лялечніка (International Day of Puppetry). Свята гэта маладое, але ўжо даволі шырока вядомае. Яго карані - у Іране, дзе вядомаму дзеячу лялечнага тэатра Джывада Залфагарыха прыйшла ідэя падарыць тэатралам і прыхільнікам лялечных спектакляў свой уласны дзень у годзе.

У 2000 годзе на XVIII Кангрэсе Міжнароднага з'езда дзеячаў тэатра лялек (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) у Магдэбурзе ён вынес дадзеную прапанову на абмеркаванне. Але, нягледзя-

меркаванне, і афіцыйным сцвярджэннем свята прайшло трох



гады.

Традыцыю свята лялечнікаў усяго свету адкрыў дзень 21 сакавіка 2003 года. Менавіта з гэтага часу прафесіяналы і прыхільнікі тэатра лялек усяго свету могуць з поўным правам сказаць: "Сёння наш дзень!"

Тагачасны презідэнт UNIMA Маргарэта Нікулеску звярнулася да ўсіх дзеячаў тэатра лялек з заклікам ператварыць дзень 21 сакавіка ў захапляльны рытуал у славу лялечнага тэатра: "Хай у гэты дзень гуляюць лялечныя спектаклі, праводзяць дыскусіі, уладкоўваюць сустрэчы, хай аб'ядноўваюцца ўсе прафесіяналы і аматары аднаго з найстаржытных відаў мастацтва - тэатра лялек! Хай усе навокал стануть удзельнікамі нашага свята! Хай усе апынуцца ў тэатры

лялек!".

Лялька - адзін з найцікавых аб'ектаў матэрыяльнай і духоўнай культуры чалавечства. Навукоўцы мяркуюць, што лялькі з'явіліся разам з чалавекам. Іх знаходзілі ў раскопках найстараўжытных цывілізацый. Гісторычна ў лялькі было шмат функцый і прызначэнняў, шматлікія з якіх цяпер зусім забыты.

Гісторыя лялечнага тэатра налічвае шмат тысячаў годдзяў; лялечны тэатр меў, у першую чаргу, рытуальнае і адукацыйнае значэнне, і толькі потым - забаўляльнае і эстэтычнае. Нягледзячы на тое, што ў сучаснай Беларусі лялечны тэатр асацыруецца пераважна з забаўкай для маленькіх дзяцей, лялечныя пастаноўкі могуць быць вельмі разнастайнымі і прызначацца для сталых людзей. Лялечная спектаклі для сталых і нават лялечная опера - гэта сур'ёзнае мастацтва. А сама лялька сёння - гэта яшчэ і прадмет мастацтва і калекцыяніравання. Скульптары, дызайнеры, графікі, жывапісцы, дэкаратары звярнулі свою ўвагу на ляльку. Яны адкрылі для сябе ў гэтым прадмете велізарныя магчымасці для сінтэзу мастацтваў, для стварэн-



чи на тое, што дыскусія пра месца і час праўдзення гэтага свята была вельмі ажыўленай, гэта пытанне так і не было вырашана. Паміж тым момантам, калі гэта прапанова была вынесена на аб-



Пра галоўнае трэба казаць адразу ці яно засне, як хваля, палітая з карабля маслам. АЛЯКСАНДР ГРЫН

ЦЕПЛЫНЯ ДЛЯ ДУШЫ

ня новай пластычнай мовы.

Такім чынам, Міжнародны дзень лялечніка - гэта не проста чарговая памятная дата; у гэты дзень прынята ўладкоўваць сапраўднае лялечнае шоу, прадстаўленні, вулічныя спектаклі, праводзіць канферэнцыі і зборы, гурткі, прысвечаныя лялькам і лялечнікам.

У Беларусі існуе нямала культурных установ, чия дзейнасць звязана з мастацтвам лялькі. Але, мабыць, галоўная з іх - Мінскі тэатр лялек, які нязменна радзе глядачу сталіцы новымі пастаноўкамі. Тут кожнае імгненне напоўнена радасцю творчасці і новых адкрыццяў. Сёння тэатр лялек дарыць бязмежную прастору для палёту фантазіі і ўяўлення.

У гонар цяперашняга Міжнароднага дня лялечніка апублікаваны зварот ганаровага презідэнта UNIMA, прафесара Хенрыка Юркоўскага, у якім ён разважае на тэму сучаснага становішча мастацтва лялькі. "Метафарычнасць і вобразнасць, якія некалі былі здабыткам кожнага асобна ўзятага выгляду тэатра лялек,



сёння сталі крыніцай індывідуальнага самавыяўлення", - адз-



начае Юркоўскі у сваім пасланні, - "Паўсталая індывідуальная пластычна мова, якая залежыць не ад краявіднай традыцыі, а ад таленту мастака. Уніфікацыя сродкаў выразнасці ў выніку дала зваротны эффект - іх дыферэнцыяцыю. Разнастайныя сродкі выразнасці сёння - гэта крыніца індывідуальнай экспрэсіі мастака, якая заўсёды імкнецца да арыгінальных ражэнняў. Пры гэтым лялька ў яе традыцыйным разуменні зусім не знікла з нашага гарызонту і паданейшаму пакідае за сабой права службыць крыніцай творчага натхнення".

А па меркаванні вядомай дзяячкі індыйскага тэатра лялек Капілы Ватсяяян: "Свет лялечнага тэатра - гэта няяннасць дзяцінства, яго чысціня і непасрэднасць, і мудрасць філосафа. Для мяне тэатр лялек заўсёды ўтварае адмысловае зачараванне, паколькі з'яўляецца ўнікаль-

най з'яўай у сферы мастацтва: па сваёй дзіўнай прастаце і, адначасова, па сваёй шматзначнасці гэта - сапраўдны Сусвет таямнічага і вобразнага, загадковасці і фантазіі. Узнікаючы ў рэальнym часе і прасторы, тэатр лялек вяртае нашым душам праўдзівую сутнасць..."

Званне "лялечніка" цяпер падзяляюць не толькі працаўнікі лялечных тэатраў, але і іншыя прафесіяналы і прыхільнікі лялечнай культуры: мастакі і рэстаўратары, калекцыянеры і майстры, эксперты і антыквары. Таму мы віншаем усіх Вас - неабыкавых да чароўнага лялечнага свету! Хай гэта чароўнае хобі і прафесія заўсёды прыносяць радасць!



Elaime

Не будзьце абыякавыя, бо абыякавасць смяротна для душы чалавека. **МАКСІМ ГОРКІ**

8 МАРТА: ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 года образовался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права.

В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с мужчинами.

Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в стране терял свою политическую окраску.

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников Российской Федерации. Отмечается Международный женский день и в странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Украине, Белоруссии как Международный женский день; в Узбекистане как День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красоты.

Калі чалавеку ляжаць на адным боку нязручна - ён перагортваецца на іншы, а калі яму жыць нязручна -

НАВОШТА ПАТРЭБНА ФЛЮАРАГРАФІЯ?

Флюараграфія - гэта спецыфічны метад масавага рэнтгена-лагічнага абледавання насельніцтва з мэтай ранняга выяўлення тых захворванняў лёгкіх, якія ў пачатковых стадыях працякаюць утоена, без сімптомаў. Гэта, галоўным чынам сухоты і рак лёгкага.

Сухоты лёгкіх са старажытных часоў з'яўляюцца адной з цэнтральных проблем медыцыны. Кожны год у свеце захворваюць 8 млн. чалавек, каля 2 млн. чалавек паміраюць. Хвароба не літве ні дзяяцей, ні старых, ні багатых, ні бедных.

Сухоты - гэта інфекцыйнае захворванне, якое выклікаецца палачкай Коха. Асноўны шлях перадачы - паветрана-капежны. Пры гучнай гутарцы, кашлі, чханні хворы на сухоты чалавек можа распаўсяджаць узбуджальніка на адлегласці да 5 метраў. У зачыненым памяшканні мікроб можа захоўвацца да 2-х гадзін, у высушаным макроцыні на хустцы, адзежы, прадметах ужытку, на посудзе ці падлозе - на працягу некалькіх месяцаў. А калі ўлічыць дзіўную жыццёстойлівасць палачкі Коха, якая вытрымоўвае нават мінусовую тэмпературу, няціжка прадставіць, якія небяспечныя для атачальных людзі, што пакутуюць адкрытай формай сухотаў. Кожны такі чалавек можа заразіць на працягу года больш 10 чалавек.

Часцей за ўсё палачка Коха ўпершыню пранікае ў арганізм у дзіцячым ці падлетковым узросце. Але хвароба развіваецца

не заўсёды, а ўзбуджальнік засядаеца ў арганізме ў неактыўным стане. Для захворвання стага чалавека неабязважкова паўторнае заражэнне. Досыць зніжэнні імунітэту і дримотнай на працягу шматлікіх гадоў палачкі Коха ў арганізме. Усё, што спрыяе зніжэнню імунітэту, вядзе да росту сухотаў - гэта і нерациональнае сілкаванне, і частыя стрэсавыя сітуацыі, алкагалізм, курэнне, неспрыяльныя


так званая група сацыяльной рызыкі. Асоба трэба вылучыць асоб, якія не абледаваны флюараграфічна больш 2-х гадоў.

Існуе і група медыцынскай рызыкі - гэта хворыя з саслабленым імунітэтам, з хранічнымі захворваннямі (такім як хранічныя захворванні лёгкіх, страўнікава-кішечнага тракта, цукровы дыябет, якія атрымліваюць адмыслове лячэнне з нагоды ракавых захворванняў, ВІЧ-інфіцыраваныя), жанчыны ў паслярадавым пе-рыядзе. Сустракаюць фтызіятыры сухоты і ў цалкам пас-паховых грамадзян: хварюць медыцынскія працоўнікі, настаўнікі, працоўныя і службоўцы.

У г. Мінску ў 2009 годзе выяўлена 550 хворых усімі формамі сухотаў. Большасць выяўлена пры прафілактычным флюараграфічным абледаванні.

Загадчыца 2-м тэрапеўтычным аддзяленнем 33-й гарадской студэнцкай паліклінікі

Е.С.Губская



сацыяльна-побытавыя ўмовы і г.д.

У апошнія гады адзначаецца рост захворвання сухотамі ва ўсіх краінах. Сёння ў свеце налічваецца не меней 10 млн. чалавек, якія распаўсяджаюць інфекцыю. Кожную секунду інфіцыруеца 1 чалавек, кожныя 3 хвіліны - захворвае, кожныя 10 хвілін памірае ад сухотаў 1 жыхар планеты.

У г. Мінску ў 2009 годзе захворванне сухотамі склада 29,9 чалавек на кожныя 100 тысяч насельніцтва. Галоўным чынам гэта малазабяспечаныя ці зусім незабяспечаныя людзі - беспрацоўныя, бамжы, якія злоўжываюць алкаголем і курэннем, гзн.

ен толькі жаліцца. А ты зрабі выслак: перавярніся!
МАКСІМ ГОРКІ

КОЛЬКІ СЭРЦАУ

27 сакавіка святкуецца Міжнародны дзень тэатра. З гэтай нагоды рэдакцыя нашай газеты вырашыла паглядзець, адкуль пайшоў аматарскі тэатр і калі ён стаў самастойнай культурнай з'явай.

Ці задумваліся Выкалі-небудзь пра тое, як з'явіўся аматарскі тэатр? Гісторыя яго, хоць і не такая шырокая, але не меней цікавая, чым гісторыя тэатра ў цэлым. Да нядаўняга часу не існавала спроб падбязна вывучыць аматарскі тэатр. Мабыць, гэта несправядліва, бо часта менавіта аматарскае мастацтва вызначае тэндэнцыі развіцця мастацтва прафесійнага. Аматарскі і прафесійны тэатр развіваліся непаддзельна аднаго і таму вельмі складана прасачыць, дзе і як аматарскі тэатр стаў самастойнай культурнай з'явай. Што і казаць, сама катэгорыя "самадзеянасці" была вызначана філософамі толькі ў 19 стагоддзі.

Тэатральнае мастацтва ўзнікла яшчэ ў эпоху неаліту. Яго вытокі крыюцца ў старажытных паляўнічых і сельскагаспадарчых ігрышчах і масавых народных абрадах. Фармальна, гле-

дачоў у такіх уяўленняў не было - кожны быў удзельнікам дзеяства, але пад гледачамі меліся на ўзве багі, для якіх і разыгрываліся тагачасныя "пастаноўкі".

Лічыцца, што самыя раннія ўзоры тэатральнага мастацтва з'яўліся ў Індый. Найстараражытным на тэрыторыі Еўропы з'яўляецца тэатр Старажытнай Грэцыі, які дасягнуў росквіту ў V стагоддзі да н.э. Там жа з'яўліся першыя фэсты-спаборніцтвы ў тэатральным майстэрстве, якія зваліся "агон". Старажытнагрэчаскі тэатр



быў дзяржаўнай установай, акцёры выступалі ў масках, прычым усе ролі выконваліся мужчынамі. Глядацкая аўдыторыя была значна большая, чым у нашы дні - убачыць відовішча збіралася да дзесяці тысяч гледачоў. Акрамя акцёраў, на сцэне прысутнічаў і хор, які дапаўняў і тлумачыў дзеянне. У Рымскай імперыі статус тэатральнага мастацтва панізіўся: драму выцеснілі больш відовішчныя гладыятарскія баі і прымітывныя ўяўленні мімай, якія не патрабавалі дэкарацый і памяшкання і разыгрываліся прама на пляцы.

З моманту станаўлення хрысціянства пачаўся этап ганення тэатральнага мастацтва. Свецкія тэатры былі зачынены; гледачы

абвешчаны аблуднымі душамі, а акцёрам было адмоўлена нават у замагільным жыцці - іх, разам з самазабойцамі, хавалі за могілкай агароджай.

Тым не менш, у эпоху сярэднявечча ў горад пачынаюць перасоўвацца вясковыя забаўнікі, якія становяцца гістрыёнамі - вандроўнымі акцёрамі. У 12 стагоддзі іх колькасць вылічыла сотнямі і тысячамі. Паступова вылучаюцца спецыялізацыі - бафоны (балазаны-камедыяны), жанглёры, трубадуры. Бунтарскі дух народа асабліва ярка выяўляла творчасць вагантаў - недавучыўшыхся семінарыстаў, якія выступалі з пародыямі на царкоўныя спевы. У гэтых пародыях, напрыклад, замест Бога Усемагутнага можна было выяўіць Бахуса Усеп'юсчага. Мастацтва гістрыёнаў падвяргалася ганенням царкоўнікаў і каралёў, таму акцёры аб'ядноўваліся ў саюзы, з якіх пасля сталі стварацца кружкі акцёраў-аматарапаў. У 14-15 стагоддзях пад уплывам гістрыёнаў шырыцца хвала са-мадзейнай народнай творчасці.

У царкоўнай каталіцкай службе зародкі новага тэатра з'яўляюцца ў 9-10 стагоддзях. Першыя прымітывныя рэлігійныя драмы выконваліся святарамі. Пазней, царкоўныя ўлады забаранілі святарам уздельніцаць у падобных пастаноўках і праводзіць іх у цэрквах, аднак гэта забарона толькі спрыяў развіццю новай драмы. Прадстаўленне перамясяцілася на вуліцу. Містэрыі, уздел у якіх у вялікім ліку прымалі вернікі-рамеснікі, збіралі шматлікую аўдыторыю падчас штогадовых свят. Менавіта так закладваўся падмурок аматарскага тэатра.

АМАТАРСКАГА ТЭАТРА?

У эпоху Адраджэння адбывалася мноства пераўтварэння ў тэатральнай справе, далей аж да Новага часу, тэатральнае мастацтва ўдасканальвалася, але не перабудоўвалася.

Рэнесанс выклікаў яркі волглеск развіцця мастацтва. Змены ішлі ва ўсіх аспектах тэатральнага жыцця: з'яўляліся новыя жанры, формы, тэатральная прафесіі. Гэта звязана не толькі са зменай грамадскага клімату, але і з развіццём навукі і тэхнікі - як вядома, тэатр выкарыстоўвае ў сваім арсенале ўсе магчымыя выразныя сродкі. Адбыліся кардынальныя змены і ў арганізацыі тэатральных відовішчаў: тым часам перад тэатрам упершыню ў гісторыі паўсталая проблема канкурэнтнай барацьбы за гледача. Гэтым абумоўлена з'яўленне ў эпоху Рэнесансу шматлікіх новых тэатральных жанраў, закліканых задаволіць запыты ўсіх гледачоў. Так, у Італіі найвялікім поспехам карысталася маладое опернае мастацтва і вулічны імправізацыйны тэатр масак (камедыя дэль артэ). У Англіі адкрываліся публічныя агульнадаступныя драматычныя тэатры (і самы знакаміты з іх "Глобус"). У Іспаніі карысталіся поспехам прадстаўленны рэлігійнага тэатра - auto sacramental, аднак у публічных тэатрах - каралах - шырока ішлі спектаклі і народна-дэмакратычнага кірунку. У Нямеччыне актыўна развіваліся масленічныя прадстаўленні і фарсы. Пры гэтым у Еўропе адбываўся ўзаемны ўплыў тэатраў розных краін адзін на аднаго, канкурэнцыя абумовіла шырокую "гастрольную" практику невялікіх акцёрскіх труп (пераважна італь-

янскіх і англійскіх).

У Беларусі ўласны вектар развіцця тэатра таксама з'яўляеца менавіта ў эпоху Адраджэння і Рэфармацыі. Узнікаюць батлеечныя тэатры, тэатры пры школах і езуіцкіх калегіумах.

Мяжы 17-18 стагоддзяў - час росквіту батлейкі і школьніх тэатраў, дзе ставіліся інтэрмедыі - невялікія п'есы ці сцэны, звычайна камічнага характару. З другой паловы 18 стагоддзя пачынае развівашца прыгонны тэатр. Засновальніцай першага такога тэатра і аўтарам п'ес для яго была Францішка Уршуля Радзівіл.

У першай палове 19 стагоддзя прыгонныя тэатры зникаюць, з прычыны недахопу грошаў на іх утрыманне. У гарадах з'яўляюцца аматарскія тэатры. Выступаюць і заезжыя польскія і расійскія трупы з платнымі спектаклямі (т.зв. тэатры антрэпрызы).

Напачатку 20 стагоддзя праходзяць паказы твораў рускай і сусветнай класікі лепшымі трупамі з Расіі, з'яўляюцца аматарскія тэатры, музычна-драматычныя групы і, так званыя, беларускія вечарыны. На іх традыцыях у 1907 годзе паўсталая "Першая Беларуская трупа" І.Буйніцкага. Праз тры гады калектыв набыў статут прафесійнага, гастраляваў у Пецярбургу і Варшаве. Пазней ён быў зачынены з-за матэрыяльных проблем. Пераемнікам тэатра стала "Першае таварыства беларускай драмы і камедыі".

З 1911 годзе у Вільні на аматарскіх асновах дзейнічаў Беларускі музычна-драматычны кружок пад кіраўніцтвам А.Бурбіса. Далей у 1920-ыя гады адзін за адным з'яўляюцца дзяржаўныя

тэатры: першы - ў Мінску, другі - ў Віцебску. У гэтым жа годзе з гурткоў мастацкай самадзейнасці сфарміравалася тэатральная трупа Уладзіслава Галубка (Голубева), а з яе - перасоўны тэатр, пазней ён становіцца трэцім дзяржаўным тэатрам.

У 60-70-ыя гады адбываецца развіццё "аматарства" ва ўсіх выглядах мастацтва. Адкрываюцца тэатральная гурткі і клубныя аўяднанні. У 1967 годзе прайшоў першы ўсесаюзны фэст мастацкай самадзейнасці.

Прайшоўшы шматвякоў шлях ад рытуальных скокаў каля вогнішча да маштабных і насычаных спецэффектамі пастановак, аматарскі тэатр заняў сваё законнае месца ў тэатральным мастацтве. Аўтар шматлікіх афарызмаў, Барыс Круциер, аднойчы сказаў: "Акцёры як дзецы, ім бы толькі пагуляць", і аматарскі тэатр з веку ў век дае такую магчымасць. Ён іграе зусім адмысловую ролю, паколькі аднолькава ўплывае як на гледача, так і на акцёра, выхоўваючы, адукуючы, забаўляючы і духоўна ўзбагачаючы кожнага, хто мае да яго дачыненне.

Касьянава Кацярына

Людзі бязглузда даверлівя... Уся рэклама свету заснавана на трох прынцыпах: "Добра, шмат і дарма". Таму можна даваць кепска, мала і дорага. **АЛЯКСАНДР ГРЫН**

Дни франкофонии и французского языка пройдут в Беларуси

Ежегодно 20 марта отмечается Международный день франкофонии и французского языка. Праздник направлен на распространение во всем мире французского языка и франкофонных культур.

С 3 по 23 марта отдел сотрудничества и культуры посольства Франции в Республике Беларусь проводит мероприятия, посвященные музыке, визуальному искусству, литературе, театру и кино. В программу включены концерты, просмотр фильмов, лекции, спектакли, конкурсы, мастер-классы, конференции на французском языке. В организации мероприятий приняли участие посольство Франции в Беларусь, Отделение посольства Швейцарии в Минске, посольства Румынии и Болгарии в Минске.

ПРОГРАММА

10-12 марта 2013 - Путешествие по франкофонным сказкам
 Фредерик Бассез (Рассказчица – Франция)
 Воскресенье, 10 марта, - с 15.00 до 16.30 - во Французской Медиатеке (ул. Гикало, 4)
 Понедельник, 11 марта, - с 14.00 до 15.30 - в библиотеке г. Молодечно (ул. Толстого, 4)
 Вторник, 12 марта, - с 13.00 до 14.30 - во Французской Медиатеке (ул. Гикало, 4)
 12 марта - Конкурс литературного перевода "С приветом от Давида Фонкиноса"
 Вторник, 12 марта, - в 19.00 в МГЛУ (ул. Захарова, 21)
 Дополнительная информация и подача заявок на участие в конкурсе по адресу:
 masha.bunos@gmail.com
 (координатор - Мария Бунос)
 Жюри конкурса: Дмитрий Колас – переводчик, издатель (Беларусь), Геннадий Романов – переводчик (Беларусь), Валерий Кислов – переводчик (Россия).
 Лучший перевод будет опубликован в городском журнале "Большой".

13 марта - Концерт в рамках дней франкофонии

Заза Фурнье (поп-певица – Франция)

Среда, 13 марта, - в 19.00 в Белорусской государственной филармонии (пр-т Независимости, 50)

14 марта - Круглый стол, посвященный франкофонии Кирил Вачев - Болгария, Лиз Тальбо Барре - Франция, Мадалена Флореску – Румыния, Альдо де Лука - Швейцария.

Ведущий: Денис Кожарин

Четверг, 14 марта, - с 10.00 до 11.30 - в БГУ (факультет международных отношений) (ул. Ленинградская, 20), ауд. 516, 5-й этаж

15 марта - Викторина, посвященная франкофонии Для учащихся средней и старшей школы, только по записи в Медиатеке
 Пятница, 15 марта, - с 16.00 – 17.00 - во Французской Медиатеке (ул. Гикало, 4)

17 марта - Театральное представление "Французская весна", спектакль франко-белорусской ассоциации "Demain le printemps-Teatro" Воскресенье, 17 марта, - в 19.00 в

- Театре белорусской драматургии (ул. Крапоткина, 44)

- 18 марта - День, посвященный литературному переводу

- С участием Валерия Кислова – переводчика (г. Санкт-Петербург, РФ), Надежды Бунтман –

- переводчика, преподавателя французской литературы в МГУ им. Ломоносова (г. Москва, РФ)

- 20 марта - День франкофонии

- С полной версией программы можно ознакомиться на портале tut.by, в разделе

- "Культура"

ALMA
papero

Заснавальнік - студэнцкі савет Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва

Выдавец - інфармацыйны цэнтр студэнцкага савета ўніверсітэта

Галоўны рэдактар:
 ГРЫБ Настасся

Карэктар:
 АВРАМЧЫК Дзмітрый

Меркаванні аўтараў могуць не адпавядаць пункту гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць матэрыялаў.

Адрас рэдакцыі:
 220007, г. Мінск,
 вул. Рабкораўская, 17,
 каб. 230, тэл. 256-06-20

БДУКМ. Зак. 69 тыр. 299 экз.
 Надрукавана на рызографе